

Весці  
Акадэмії  
навук  
БССР.  
Серыя  
грамадскіх  
навук.  
1991. №6.

за 15 гадоў павялічылася толькі на 71,5 тыс. Забяспечанасць механізаційных трактароў за 1980—1985 гг. змінілася са 120 да 109 чалавек. У гаспадарках Дубровенскага, Лёзенскага, Шаркаўшчынскага, Браслаўскага, Верхнедзвінскага, Міёрскага раёнаў Віцебскай, Пухавіцкага, Дзяржынскага, Барысаўскага, Чэрвеньскага Мінскай, Горацкага, Мсцілавіцкага, Чавускага, Кліачускага, Круглянскага, Хоцімскага раёнаў трактараў.

Гэта патрабавала дадатковай падрыхтоўкі і прыцягнення ў напружаныя перыяды сельскагаспадарчых работ некалькіх дзесяткіў тысячі манізатарапаў з гарадскіх падшэфных арганізацый і прадпрыемстваў.

Тлумачыцца гэта радам прычын, перш за ёсё неапраўдана вялікай цяжкасцю механізатарапікі кадраў. Так, напрыклад, толькі за перыяд з 1981 па 1985 г. у калгасы і саўгасы БССР іх прыбыло менш, чым выбыла. У выніку колькасць механізатарапаў у 1985 г. у паруцінні з 1980 г. колькасць механізатарапаў, нягледзячы на падрыхтоўку, змянілася мала, пастаўляемай тэхнікі ўзрастала. Дыспрапорцыя, якая мела месца, паміж наяўнасцю працоўных рэурсаў і патрэбнасцю ў іх выклікала негатыўныя вынікі як эканамічнага, так і сацыяльнага характару.

Інстытут гісторыі АН БССР

### Резюме

Исследуются вопросы развития организационных форм подготовки кадров массово-профессионально-технических профессий в Белоруссии, обобщается опыт работы профессионально-технических учреждений, их материального и финансового обеспечения, осуществления технического воссуга на селе, анализируются недостатки, имеющие место в данной системе, обосновываются выводы и предложения по совершенствованию структуры и уровня подготовки профессионально-технических кадров.

### Summary

The problems of the development of organized training of agricultural personnel in Byelorussia are studied, the experience of the work of professional-engineering institutions, their material and financial provision and of engineering training in villages is generalized, the drawbacks of the present system are analyzed, the conclusions and proposals on the improvement of the structure and the level of training professional-engineering personnel are substantiated.

A. R. АГЕЕУ

### РАБОЧЫЯ У ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫХ СЛЮЗАХ БЕЛАРУСІ У 1956—1965 гг.: АБВЕШЧАНЫЯ ПРАВЫ І РЭАЛЬНАСЦЬ

Сёння, калі прафсаюзы рабяць усё, каб вярнуць давер'е працоўных, калі пачасіліся забастоўкі на прадпрыемствах краіны, востра стаяць пытанні: як павінны весці сябе прафсаюзы ў працоўных канфліктах? Якую ролю адыгрываюць рабочыя ў прафсаюзным руху? У сувязі з гэтым мэтазгодна звярнуцца да гістарычнага вопыту, праанализаваш працэсы ажыўлення дзеянасці прафсаюзаў, прыцягнення рабочых да прафсаюзной работы, што рабіліся ў канцы 50—начатку 60-х гадоў.

Удзел рабочага класа ў работе прафсаюзных арганізацій разглядаўся ў працах савецкіх гісторыкаў значна радзей, чым у дзеянасці КПСС і Саветаў. Да таго ж доўгі час у даследаваннях з-за асаблівасцей патрабавания таго перыяду асвятляліся пераважна станоўчыя і фармальныя бакі дзеянасці рабочых у прафсаюзах. І толькі ў апошніх гады назіраецца новы падыход да аналізу месца і ролі прафсаюзаў у тра-

мадска-палітычным жыцці нашага грамадства. З'явіўся рад прац тэатральнага характеру, у якіх ідзе пераасенсанне нашага гістарычнага мінулага, у тым ліку і дзеянасці прафсаюзаў. Але паколькі даследчы матэрый яшчэ не напрацаваны ў дастатковай ступені, то іх ацэнка, пераважна негатыўная, мае некалькі дэкларатывных характар.

За гады праўлення Сталіна ленінскае разуменне ролі прафсаюзаў у сацыялістычным грамадстве было ў значнай ступені выпусташана, іх дзеянасць стала фармальнай. Нават у даследаваннях, якія выйшли ў перыяд застою, прызнавалася, што да начатку 50-х гадоў у многіх прафсаюзных арганізаціях краіны была паслаблена сувязь з шырокімі масамі працоўных. Профсаюзныя сходы праходзілі рэдка, неарганізаваны, пры нізкай інведынгаціі. Парушалася і прафсаюзная дэмакратыя<sup>1</sup>.

Падобныя ж працэсы існавалі ў работе прафсаюзных арганізацій Беларускай ССР. Сакратар рэспубліканскага камітэта прафсаюзаў рабочых прымесловасці будаўнічых матэрыялаў М. П. Барткевіч, выступаючы на пленуме камітэта ў верасні 1956 г., адзначаў: «Можна чуць, што рабочыя перасталі хадзіць на сходы, страйклі да іх інтарэс, што на сходах выступаюць адны і тыя ж прамоўцы... Тлумачыцца гэта дрэнай падрыхтоўкай сходаў і не ў меншай ступені тым, што адны і тыя ж прарапановы рабочыя уносяцца на некалькі разоў, але застаюцца нявыкананымі»<sup>2</sup>. Такое становішча было тыповым у работе прафсаюзных арганізацій.

Узровень прафсаюзной работы не задавальняў і партыйныя органы. У спрэваздачным дакладзе ЦК КПСС XX з'езду партыі адзначалася, што ўзровень работы прафсаюзаў яўна адстаў ад патрабаванняў жыцця, ім не хапала баявітасці, прынцыпавасці і ініцыятывы. Снеганьскі (1957 г.) Пленум ЦК КПСС, які спецыяльна амбяркоўваў гэта пытанне, прызнаў неабходным значна палепшиць работу прафсаюзаў, пашырыць функцыі прафсаюзных камітэтаў, вытворчых нарад<sup>3</sup>.

Прэзідым Уярхоўнага Савета ССР 18 ліпеня 1958 г. зацвердзіў новае Палажэнне аб правах фабрычнага, заводскага, мясцовага камітэта (ФЗМК) прафесіянальнага саюза<sup>4</sup>. Без згоды прафсаюзаў адміністрацыя прадпрыемства не магла павялічваць нормы выпрацоўкі, зволянца работніку прадпрыемства і г. д. ФЗМК атрымалі права ставіць пытанне аб зняці ці пакаранні кіруючых работнікаў, якія не выконвалі абавязкаў на калектывнаму дагавору, парушалі працоўнае заканадаўства. Палажэнне давала больш шырокія магчымасці ў прыцягненні рабочых і служачых да кіравання вытворчасцю, прафсаюзай работы.

Абмеркаванне гэтых рашэнняў у калектывах, працагандысцкая кампанія ў сродках масавай інфармацыі садзейнічала некатораму ажыўленню работы прафсаюзных арганізацій, актывізациі ў іх рабочых. Але мерапрыемствы, накіраваныя на выкананне прынятых рашэнняў, мелі традыцыйную аднабаковасць. Умацаванне «сувязі з масамі» бачылася ў той час перш за ёсё ў павелічэнні прадстайніцтва рабочых у розных прафсаюзных органах, мелася на ўвазе, што гэта павінна было прывесці таксама да ўзмацнення іх уплыву на работу прафсаюзаў увогуле.

Вынікам праведзенай арганізацыйнай работы з'явілася абранне большай колькасці рабочых у выбарныя органы. Іх колькасць у складзе ФЗМК рэспублікі ўзрасла з 19 007 чалавек у 1957 г. да 31 789 у 1965 г., а ўдзельная вага адпаведна з 28,9 да 30,85%. Павялічылася таксама колькасць рабочых, абранных кіраўнікамі фабрычна-заводскіх і мясцо-

<sup>1</sup> Остапенка И. П. Рабочий класс ССР в управлении производством. М., 1976. С. 81.

<sup>2</sup> ЦДАКР БССР, ф. 926, вол. 1, с. 104, л. 14, 88—89.

<sup>3</sup> КПСС в рэзоляючых... М., 1986. Т. 9. С. 217—225.

<sup>4</sup> Положение о правах фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза. М., 1958, С. 5—10.

вых камітэтаў. Калі ў 1957 г. быў абраны 1971 рабочы-старшыня ФЗМК, што склада 17,4%, то ў 1959 г.— 2190, ці 19%, а ў 1965 г.— 3036, ці 18,55%. Пры гэтым працэнт рабочых у складзе ФЗМК вытворчай группы быў значна вышэйшым. У 1957 г. у целым па рэспубліцы ён склаў 50,7, у 1965 г.— 52,4, г. зн. больш за палавіну члену фабрычна-заводскіх і мясцовых камітэтаў прамысловасці, транспарту і будаўніцтва быў рабочымі<sup>5</sup>. У некаторых галінах іх колькасць была яшчэ большай. Напрыклад, на прадпрыемствах нафтавай і хімічнай прамысловасці працэнт рабочых дасягаў 70%.

Узрасла колькасць рабочых і ў складзе раённых, гарадскіх, рэспубліканскіх камітэтаў і саветаў прафсаюзаў. Сярод члену і кандыдатаў у члены Беларускага рэспубліканскага савета прафсаюзаў рабочых было ў 1956 г. 29%, у 1963 г.— 38%<sup>6</sup>, у складзе гарадскіх і раённых камітэтаў у 1957 г.— 10,2%, у 1965 г.— 11,9%<sup>7</sup>. Але ж значна менш рабочых было сярод члену прэзідыума гэтых камітэтаў. Як правіла, у іх прысутнічала не больш аднаго рабочага, які ў адзіночку, не маючы неабходнай інфармацыі, не мог істотна ўплываць на работу камітэта. Тут рабочы адзыграваў хутчэй сімвалічную ролю, увасабляючы прадстаўніцтва рабочага класа ў вышэйшых выканаўчых органах прафсаюзаў.

Такім чынам, прадстаўніцтва рабочага класа ў выбарных прафсаюзных органах было ў той ці іншай ступені забяспечана на ўсіх узроўнях прафсаюзнай іерархіі. Сам па сабе гэты факт не з'яўляўся паказчыкам росту ролі рабочых у дзейнасці прафсаюзаў. Рэгулюючы рост удзельнай вагі рабочых у выбарных органах назіраўся ў гэтыя гады і ў партыйных арганізацыях, і ў Саветах розных узроўняў. Колькасць рабочых у прафсаюзных камітэтах і Саветах таксама планавалася партыйным і прафсаюзным кірауніцтвам у адпаведнасці з існаваўшымі ідэалагічнымі ўзяўленнямі і ўстаноўкамі партыі.

Склад дэлегатаў канферэнцый, з'ездаў, члену камітэтаў і саветаў быў у значнай ступені прадвызначаны яшчэ да выбараў. Напрыклад, адначасова адзізел Белсупрапра складаў якасны распрацоўкі чакае-мага складу зноў абіраемага рэспубліканскага савета, з разбіўкай па санцыяльнаму стану, полу, узросту, партыйнасці<sup>8</sup>. Апошнія: рабілася для забеспечэння прысутнасці беспартыйных у прафсаюзных органах, што, відаць, павінна было паказваць іх наўшчэмленасць, магчымасць выкарыстоўваць роўныя права. Паколькі сярод выбіраемых у склад савета кіраунікоў розных рангau адшукаць беспартыйных было вельмі цікава, амаль што немагчыма, то тут дапамагалі выбіраемых рабочыя. Яны таксама ў значнай ступені прадстаўлялі жанчын і моладзь, так стваралася фасадная частка прафсаюзнай дэмакратыі. Усе гэтыя паказчыкі ўзгадніліся з прадстаўніцтвам ад рэгіёнau і галін гаспадаркі. Гэта было нялёгкай задачай, на вырашэнне якой трапілася шмат энергii і часу.

Такім жа чынам фарміраваліся рэспубліканскія галіновыя камітэты і абласныя саветы прафсаюзаў, а таксама склад вышэйшых органаў прафсаюзнай дэмакратыі — з'езды і канферэнцыі. Пры прыняціі пастаноў аб правядзенні справаздача і выбараў зацівердждалася норма прадстаўніцтва дэлегатаў на рэспубліканскіх канферэнцыях з разбіўкай па тых жа паказчыках. На месцы рассыпаліся «рэкамендатыўныя лісты» з просьбамі, якія па сутнасці з'яўляліся патрабаваннямі, накіраваны дэлегатаў пэўнага ўзросту, полу і г. д.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> ЦДАКР БССР, ф. 265, вол. 5, с. 1166, л. 1—20; вол. 7, с. 197, л. 409—410; вол. 11, с. 221, л. 47—48.

<sup>6</sup> Там жа, ф. 961, вол. 3, с. 7, л. 46.

<sup>7</sup> Там жа, ф. 265, вол. 5, с. 1004, л. 113—120; вол. 9, с. 263, л. 186—201.

<sup>8</sup> Там жа, вол. 5, с. 1167, л. 2; вол. 11, с. 221, л. 32.

<sup>9</sup> Там жа, вол. 9, с. 340, л. 155—158.

<sup>10</sup> Там жа, вол. 9, с. 344, л. 44; ф. 961, вол. 2, с. 3, л. 244, 254.

Вынік выбараў на сярэднім і верхнім узроўнях прафсаюзной іерархii не выклікаў сумненняў і асаблівых пярэчанняў і ў саміх удзельнікаў галасавання ў той час. Сама сістэма шматступенных выбараў прафсаюзных лідэрau рабіла іх становішча хісткім на этапе выбараў саветаў і камітэтаў, калі колькасць кандыдатаў хоць на 1—2 чалавекі перавышала зацверджаны да гэтага часу іх колькасны склад. Пры агульнай малой колькасці дэлегатаў, якія галасавалі супраць на прафсаюзных канферэнцыях і з'ездах, заўсёды знаходзілася некалькі прынцыповых, нездаволеных ці пакрыўдженых, якія выкрослівалі перш за ўсё кірауніку саветаў і камітэтаў, людзей больш вядомых. Гэта прымушала старшыню адладжваць сістэму выбараў. Праходзілі яны па заканчэнні працоўнага часу, калі дэлегаты былі стомнены і спышаліся раз'ехацца, і таму давалі загадзя спланаваныя вынікі.

Цяжэй было рэгуляваць склад выбарных органаў пярвічных прафсаюзных арганізацый. Простае дырэктуванне зверну тут было цяжка дасягальным. Прыходзілася выкарыстоўваць апераціўныя метады рэгуляцыі. Тыя арганізацыі, рэгіёны, якія дапускалі зніжэнне ў складзе ФЗМК працэнта рабочых, падвяргаліся сур'ёзнай крытыцы. Ім указвалася на пагаршэнне работы. Ва ўмовах моцнай залежнасці будучыні ніжэйстаячых чыноўнікаў ад вышэйстаячых гэта было даволі дзеясней меры.

Рэгуляцию якаснага складу ФЗМК праводзілі і партыйныя арганізацыі, якія испарэдна кантролявалі і кіравалі выбарамі ў прафсаюзных арганізацыях. Па ўсталяванай традыцыі склад старшынь ФЗМК на чарговых выбарах рэкамендавала адпаведную партыйную арганізацыю і часец за ўсё праводзіла патрэбныя кандыдатуры. Папярэдне кандыдатуры старшынь фабрычна-заводскіх і мясцовых камітэтаў неабходна было ўзгадніць у райкомах партыі<sup>11</sup>.

Усё гэта ў значнай ступені прадвызначала вынік выбараў і ў пярвічных арганізацыях. І ўсё ж у іх яны праходзілі больш дэмакратычна. Тут часец зачала жывое слова, выплескалася набалелыя праблемы. У калектыве нярэдка з'яўляліся людзі, здольныя прости ўочы крытыкаваць начальніцтва. Хоць многія выступленні будаваліся па прычэпле-наму грамадству шаблону, але было шмат шчырых, эмачыянальных выступленняў, слышных прапаноў. Даволі высокай была актыўнасць удзельнікаў справаздача-выбарчых сходаў і канферэнцый. Яна вагалася ў межах ад 12,5 да 14,8% ад колькасці прысутных на іх<sup>12</sup>.

Думка партыйных арганізацый па складу ФЗМК не заўсёды знаходзіла падтрымку ў радавых члену прафсаюзаў. Добра ведаючы работу сваіх прафсаюзных камітэтаў, рабочыя нярэдка выступалі ў абарону сваіх старшынь фаб遵义камаў ці, наадварот, правальвальні прапанаванага ім кандыдата на выбарах. У 1956 г. тройчы ішло галасаванне і перагаласоўванне на торфпрадпрыемстве «Асінторф», але рабочыя здолелі адстаяць сваіх старшынь тарфкама<sup>13</sup>. На Бабруйскім машынабудаўнічым заводзе ў 1958 г. партыйная арганізацыя не рэкамендавала ў новы склад заводскага камітэта былога яго старшыню, але рабочыя яго абраў<sup>14</sup>.

Як і раней, нярэдкімі былі выпадкі парушэння прафсаюзной дэмакратыі, даволі часта не выконвалася інструкцыя аб выбарах: не хапала кворум, галасаванне праходзіла на наступны дзень калі прахадных, дэлегаты прафсаюзных канферэнцый не выбіralіся, а прызначаліся, як гэта адбылося, напрыклад, на дывановым камбінаце ў г. Брэсце ў 1965 г. і г. д.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> ПА Мінскага АК КПБ, ф. 25, вол. 2, с. 5, л. 267; ф. 114, вол. 30, с. 23, л. 310.

<sup>12</sup> ЦДАКР БССР, ф. 265, с. 117, л. 24; вол. 7, с. 288а, л. 224; с. 198, л. 179; вол. 9, с. 300, л. 80; с. 617, л. 112.

<sup>13</sup> Там жа, ф. 961, вол. 1, с. 252, л. 138—139.

<sup>14</sup> ПА Магілёўскага АК КПБ, ф. 2951, вол. 21, с. 7, л. 83.

<sup>15</sup> ЦДАКР БССР, ф. 265, вол. 9, с. 784, л. 93.

Нярэдкімі былі выпадкі націску з боку адміністрацыі, партыйнай арганізацыі на ўдзельнікаў сходаў і канферэнций. Так, у тэрмічным цеху Мінскага аўтазавода ў 1959 г. былі абараны людзі, якія, на думку адміністрацыі, «скампраметавалі сябе, выключаны з КПСС і камсамола», але, відаць, яны карысталіся аўтарытэтам у рабочых. Пасля ўмяшання парткама новы сход прайшоў «арганізавана» і даў іншыя вынікі<sup>16</sup>. Асабліва шмат такіх фактараў адзначалася ў невялікіх калектываах.

І ёсё ж выбары ў пірвічных арганізацыях праходзілі больш дэмакрытычна, не так заарганізавана. Даволі часта, асабліва ў 1956—1960 гг., кандыдатаў у члены ФЗМК вылучалася больш намечанай лічбы іх члену. Так, на выбарах ФЗМК 28 прадпрыемстваў прамысловасці будаўнічых матэрыялаў, якія праішлі восенню 1956 г., на 254 месцы было вылучана 307 кандыдатаў, г. зи 120,9% ад колькасці месц. Пры гэтым толькі ў 8 выпадках колькасць кандыдатаў адпавядала намечанай колькасці члену ФЗМК. Аналагічная сітуацыя складалася на гэтых прадпрыемствах у 1957 г., калі на 12 прадпрыемствах толькі 5 выпадках не было альтэрнатывы на выбарах<sup>17</sup>. Перавышэнне вылучаных кандыдатур над колькасцю месц давала магчымасць выказаць свае адносіны да кандыдатаў, прымушала больш адказнае адносіцца да выбараў.

Але ў большасці выпадкаў плануемыя кандыдатуры ёсё роўна праходзілі ў склад фаббазукаў, нават пры наяўнасці альтэрнатывы. Нярэдка атрымаўшы найменшую колькасць галасоў сярод уключаных у спісы кандыдатаў, яны ўводзіліся ў ФЗМК шляхам павелічэння іх колькаснага складу да неабходнага, як гэта было зроблена ў час выбараў 1963 г. на сходзе Гомельскага завода электраапаратур, Бабруйскага завода РТІ, Светлагорскага завода штучнага вялакна і інш.<sup>18</sup>

Парасткі дэмакратыі пры правядзенні выбараў былі кволымі і не атрымалі далейшага развіцця. Ужо ў пачатку 60-х гадоў выбары ў ФЗМК сталі праходзіць больш «арганізавана». Зменшылася колькасць прадпрыемстваў, дзе існавала альтэрнатыўнасць у час прафсаюзных выбараў. Так, калі ў 1956 і 1957 гг. на прадпрыемствах нафтавай і хімічнай прамысловасці Беларусі ў час выбараў ФЗМК і прафарганізатарапа 35 з 62 вылучаных сходаў і канферэнций адбыліся альтэрнатыўныя выбары, што складала 56,4%, то ў 1962 і 1963 гг. на 35 з 89—39,3%. Выборы агульназаводскіх ФЗМК буйных прадпрыемстваў праходзілі яшчэ больш заарганізавана і фармальна.

Характэрным для даследуемага перыяду было павелічэнне агульнай колькасці рабочых і служачых, якія прышываліся да прафсаюзной работы. Калі ў 1956 г. у складзе прафсаюзных актыву рэспублікі налічвалася 266 тыс. чалавек, то ў 1964 г.—554 тыс., г. зи. кожны чацвёрты член прафсаюза. 96% пірвічных арганізацый працавалі без платнага апарата<sup>19</sup>.

Тысячы рабочых з'яўляліся прафгрупогамі, страхдэлегатамі, культарганізатарамі, грамадскімі інспектарамі і г. д. Многія з іх прыходзілі на выбарную работу з жаданнем працаўніц, нешта змяніў, але не мелі неабходных навыкаў грамадскай работы. У 50-я гады гэта праблема стала відавочнай для ёсіх. Машыніст паравознага дэпо станцыі Брэст Крылоу ў 1956 г. на пленуме Белсаўпрафа проста заяўві, што выбирайць актыў і нікто ім не займаецца, што рабіць актыўісты часта не ведаюць, а старшыні мясцовага камітэта — «быў бы толькі пратакол»<sup>20</sup>.

Павелічэнне колькасці рабочых у складзе прафсаюзных органаў, но-

выя задачы, якія стаялі перад прафсаюзамі, патрабавалі паляпшэння навучання актыву. Па традыцыйнай перш за ўсё звірнулі ўвагу на колькасны бок справы — павялічылі план навучання. У выніку, калі ў 1960 г. было навучана 79 257 чалавек, то ў 1963 г. ужо 290 158 пры плане 210 тыс.<sup>22</sup>.

Па спрэваздачнасці гэта выглядала няблага, але першыя ж сур'ёзныя праверкі вызначылі і дзвіны, а то і трайны ўлік актывістаў і нізкую яўку на семінары, адсутнасць спісаў навучаных і планаў іх работы.

Пры ўсіх недахопах арганізацыі навучання прафсаюзнага актыву, і, у прыватнасці, нанава арангата, яно мела пазітыўнае значэнне. Рабочыя, служачыя атрымлівалі пірвічныя веды, неабходныя для пачатку іх дзейнасці. Гэта магло стаць базай наспіховай работы. Абагульняўся і пралагандаваўся станоўчы вопыт заўкама Мінскага радыёзавода, прафсаюзнай групы брыгады машыннай апрацоўкі дэталяў цэха шырспажыву Гомельскага ДАҸа і іншых прафарганізацый<sup>23</sup>. Вялікі аўтарытэт мела камісія аховы працы Мінскага завода імя Кастрычніцкай рэвалюцыі, якой больш за 12 гадоў кіраваў кампresaаршык завода У. М. Любельскі<sup>24</sup>. Нават асобныя прыклады ініцыятывы рабочых, эфектыўнай работы цэхкамаў, фабкамаў, большасць якіх складалі рабочыя, сведчалі аб вялікіх магчымасцях, што магло дасць прыцягненне рабочых да прафсаюзай работы.

Аб'ектыўную ацэнку дзейнасці рабочых у прафсаюзах цяжка даць з-за некаторых асаблівасцей дакументаў, у якіх асвятляеца іх работа. У пастановах, дакладах і рэзоляцыях пірвічных і прафсаюзных органаў паставяна адзначаенца правядзенне пэўнай работы прафсаюзамі, нават яе паляпшэнне, даюча адзін-два станоўчыя прыклады і пералічваеца вялікай колькасцю недахопаў. Нягледзячы на такую супярэчлівасць, відавочна, што ў дзейнасці і пірвічных і вышэйштаячых прафсаюзных арганізацый былі істотныя недахопы, якія так і не былі пераадолены ў выніку ажыццяўлення рашэнняў другой палавіны 50-х гадоў. Шматлікасць пастановаў аб незадавальнічай работе прафсаюзных арганізацый, якія часта паўтараліся, гаворыць аб неэфектыўнасці папярэдніх рашэнняў, накіраваных на яе паляпшэнне.

Характэрным недахопам на дзейнасці пірвічных арганізацый з'яўлялася нерэгулярызация прафсаюзных сходаў, асабліва ў прафгрупах і цэхавых арганізацыях. У спрэваздачным дакладзе Х з'езду прафсаюзаў Беларускай ССР у 1961 г. гэта прызнавалася тыповым, адзначалася нават на такіх заводах, як «Гомельмаш», ставілася задача дабіцца регулярнага правядзення сходаў. Але істотна палепшицца становішча так і не ўдалось. Асабліва дрэзна ініцыяправы на прадпрыемствах мясцовай прамысловасці, у будаўніцтве, дзе сходы праходзілі рэдка, пры піз начай наведвальнасці рабочых, з аднастайным парадкам дня, часта ў час забедзеннага пералінку. Так, на 9 прадпрыемствах мясцовай прамысловасці Гродзенскай вобласці за першое паўгоддзе 1962 г. было праведзена па адным сходзе, у сінцэртреце № 7 г. Мінска ў 1965 г. у 11 цэхах было праведзена 10 сходаў за год. У большасці пірвічных арганізацый сходы праходзілі часцей, але ёсё ж наядка назіраліся парушэнні статутных натрабаваній. Па-ранейшаму невысокай была выніковасць сходаў, прapanовы ўкараняліся марудна, што з'яўлялася адной з галоўных прычын пізкай актыўнасці рабочых на іх<sup>25</sup>.

Больш арганізавана праходзілі прафсаюзныя сходы і канферэнцыі па падвядзенню вынікаў і прыняцію калектыўных дагавораў. Іх правядзенне было абавязковым. Яны лепш рыхтаваліся, на іх абміркоўваліся запытанні, якія закраналі штодзённыя інтарэсы рабочых. Больш высокай была і актыўнасць рабочых. Па вывучаных матэрыялах 500 пратаколаў

<sup>16</sup> ПА Мінскага АК КПБ, ф. 23, вол. 25, с. 7, л. 35.

<sup>17</sup> Падлікі зроблены па: ЦДАКР БССР, ф. 926, вол. 1, с. 106; вол. 2, с. 5, 6.

<sup>18</sup> ЦДАКР БССР, ф. 961, вол. 2, с. 3, л. 92—93; с. 22, л. 208; ф. 942, вол. 2, с. 38,

л. 39—41.

<sup>19</sup> Падлікі зроблены па: ЦДАКР БССР: ф. 961, вол. 2, с. 34, 20, 21; вол. 4, с. 15, 16.

<sup>20</sup> ЦДАКР БССР, ф. 265, вол. 5, с. 1004, л. 191; вол. 9, с. 340, л. 220; с. 506, л. 111.

<sup>21</sup> Там жа, вол. 5, с. 1010, л. 50.

<sup>22</sup> ЦДАКР БССР, ф. 265, вол. 9, с. 510, л. 294.

<sup>23</sup> Там жа, вол. 7, с. 291, л. 24—27, 144; с. 30, л. 286.

<sup>24</sup> Там жа, вол. 9, с. 510, л. 126.

<sup>25</sup> Там жа, вол. 7, с. 375, л. 314; с. 386, л. 124; вол. 9, с. 771, л. 135.

сходаў, на якіх прымаліся калектыўныя дагаворы, прадпрыемстваў машинабудаўнічай, электратэхнічнай, харчовай, будаўнічых матэрыялаў і дрэваапрацоўчай прамысловасці рэспублікі 44 % усіх выступлений падае на рабочых, прычым усёгэ выступіла 2090 рабочых, г. зи. больш за чатыры чалавекі на адным сходзе<sup>26</sup>. Абмеркаванне калектыўных дагавораў давала магчымасць спытаць у кіраўніцтва пра выкананне канкрэтных пунктаў раней прынятых абавязацельстваў. Нягледзячы на даволі частое невыкананне адміністрацыі калектыўных дагаворных абавязацельстваў, пэўны інтэрэс да іх існаваў на працягу ўсіх гэтых гадоў.

Найболыш слабым месцам у работе прафсаюзаў была дзейнасць камісій, прафгруп, цэхкамаў. У іх склад уваходзіла большая частка актыўу, а работа непасрэдна выходзіла на шырокія масы працоўных. Праверкі работы ФЗМК пастаніна выяўлялі факты невыбраўні, бяздзейнасці асобых ці ўсіх прафсаюзных камісій, цэхкамаў. Гэта прызнавалася і на пленуме Белсаўпрофа (верасень, 1958 г.): «Сям-там задаволены тым, што створаць камісіі, выберуць прафгруптаргай, страхдэлегатаў... і на гэтым спыняюць сваю дзейнасць. Паўсядзённай дапамогі не аказваюць, а актыўісткі прадстаўлены самі сабе, адчуваюць цяжкасці ў работе»<sup>27</sup>.

Вынікі праверкі вясной 1960 г. прафарганізацый электрапрамысловасці, электрастанцыі наказалі, што большая частка праверных заводскіх камітэтаў па-ранейшаму займалася зборнінем прафузносаў, аплатай бальнічных лісткоў, разборам заяў, падрыхтоўкай да святкавання рэвалюцыйных свят, вельмі слаба працаўвалі прафсаюзныя камісіі. Праверкі на заводах і фабрыках іншых галін паказалі, што і там большасць ФЗМК займалася пераважна другаступенімі пытаннямі прафсаюзнага жыцця<sup>28</sup>.

У той жа час пастаніна выяўляліся шматлікія выпадкі парушэння працоўнага заканадаўства: незаконнае звальненне, зачырджэнне новых нормаў, прызначэнне звышурочных работ, перанос выхадных дзён без узгаднення з прафкамамі. Гэта сведчыць аб неефектыўнасці прафсаюзнага кантролю ў гэтых сферах. Міністр юстыцыі БССР у 1957 г. паведамляў у ЦК КПБ, што маюць шырокас распаўсюджанне факты грубага парушэння працоўных правоў грамадзян, што кіраўнікі рада прадпрыемстваў груба парушаюць заканадаўства, «звалняюць рабочых і служачых за нязначныя правіннасці, парушаюць нарадак звальнення...», што «нараджает шматлікія працоўныя канфлікты, якія ў большасці выпадкаў вырашаюцца судамі на карысць працоўных»<sup>29</sup>. Пасля ўвядзення ў 1957 г. новага нарадку разгляду працоўных спрэчак, у якім значная доля адводзілася прафсаюзам, назіралася ўстойлівая тэнденцыя росту колькасці падобных спраў.

Адной з прычын такога становішча, як быў вымушаны канстатаваць прэзідіум Белсаўпрофа 16 мая 1963 г., было тое, што ФЗМК прымірліся з парушэннем працоўнага заканадаўства<sup>30</sup>. Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» прызнавала, што, «як і дзіўна, у многіх выпадках менавіта ФЗМК сваім неўмішаннем, а часам і згодай патакаюць самаўпраўству адміністрацыі... Нават калі прафсаюзныя органы выступаюць

у абарону рабочых, яны робяць гэта нясмелы, з аглядкай, каб не пасвярыцца з адміністрацыяй»<sup>31</sup>.

Треба адзначыць, што судовыя органы самі не былі да канца паслядоўнымі і фактычна стваралі ўмовы для падобных парушэнняў. Народныя суды вельмі рэдка выносілі прыватныя пастановы ў адрас кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый, відавочных у парушэнні працоўнага заканадаўства, яшчэ радзей ускладалі на іх пакрыцце страт<sup>32</sup>.

Парушэнні працоўнага заканадаўства часам былі настолькі відавочнымі, абурэнне рабочых настолькі моцным, што нават паслухміны прафсаюзаў вымушаны былі супрацьстаяць адміністрацыі. Па патрабаванню цэхавага камітэта сталяриага цэха Бабруйскай мэблевай фабрыкі ў 1957 г. быў спынены масавы перагляд нормаў<sup>33</sup>. Цэхкамы Віцебскага завода радыёэлектралі ў 1960—1962 гг. часта зняжалі «на ўсялякі выпадак» нормы на 30—40 %. Тут німа чаго здзіўляющага, бо ў 1958 і 1959 гг. рабочыя зборачнага цэха двойчы адказвалі забастоўкам на грубыя парушэнні працоўнага заканадаўства<sup>34</sup>.

Менавіта цэхавыя камітэты часцей выступалі ў абарону інтэрэсаў рабочых. Гэта тлумачыцца, відаць, большай колькасцю рабочых у іх складзе, і як вынік «большым разуменнем праблем працоўных», тым больш, што гэтыя праблемы закраналі інтэрэсы саміх членоў цэхавых камітэтаў.

Рабочыя — члены цэхкамаў часам самі актыўна ўдзельнічалі ў розных акцыях пратэсту. У лютым 1962 г. на Бабруйскай мэблевай фабрыцы імя Халтуркіна адбылася двухдзённая забастоўка часткі рабочых механічнай майстэрні. Часцёра баставаўшыя уваходзілі ў актыў прадпрыемства, былі членамі цэхавага камітэта прафсаюза, а адзін (Лукашэвіч) яшчэ і дэпутатам гарадскога савета дэпутатаў працоўных. Праўда, ужо на заводскім узроўні актыўнасць актыўу не была падтрымана. Прафсаюзны камітэт фабрыкі асуდзіў учынкі рабочых і рэкамендаваў адміністрацыі прыцягнуць вішаватых да адказнасці<sup>35</sup>. А партыйнае бюро асаніла гэту падзею, як «факт арганізаванага сабатажу» і пропанавала фабкаму «вырашыць пытанне аб скампраметавашых сябе членах цэхкама». Цікава адзначыць, што ніводны рабочы сваёй віны не признаў<sup>36</sup>. Падобныя выпадкі адмовы ад працы цэхамаў, участкаў прадпрыемстваў у тых гады не сталі масавымі, але перыядычна адбываліся і на іншых заводах і фабрыках Беларусі.

Спрабы старшын, членаў фабразоўкамаў, інатхённых рашэннямі XX з'езда КПСС, змяніць змест прафсаюзной работы, адстойваць інтэрэсы рабочых, а значыць, і свае, узяць над кантроль дзейнасць адміністрацыі натыкаліся на супраціўленне іх непасрэдных кіраўнікоў. Яны выкладалі факты іх цкавання, пераводаў на ніжэйаплачваемую працу без згоды ФЗМК і нават звалення<sup>37</sup>.

На пленуме рэспубліканскага камітэта рабочых электрастанцый і электрапрамысловаці ўжо ў студзені 1958 г. началіся скаргі старшын ФЗМК на тое, што абарона рабочых часам выклікае «вострую рэакцыю», што дырэкторы ініцыруюць пастановы прафсаюзных камітэтаў. Адзін са старшынў заўкамаў проста напрасіў засцерагчы яго ад праследаванняў дырэктара, адзначаючы, што апошні абвінавачвае яго ў «меншавізме», лічыць прафакты ў групоўкай<sup>38</sup>.

Такое становішча захоўвалася і ў далейшым. Старшыня заўкама Свяцілавіцкага крухмальнага завода В. К. Міхайлаў на галіновай кан-

<sup>26</sup> Падлік зроблены па: ЦДАКР БССР, ф. 273, вол. 2, с. 35, 36, 48, 49; ф. 279, вол. 4, с. 5, 13, 26, 31, 41; вол. 5, с. 43—45, 63—65, 83; ф. 926, вол. 1, с. 125, 126, вол. 2, с. 24, 25, 46—48, 83, 107—112; вол. 3, с. 6, 7, 44—47, 85, 107—112, 120, 122, 156; ф. 930, вол. 2, с. 2, 11, 27—29, 46, 47, 62—65, 91, 93; ф. 942, вол. 1, с. 47, 55, 73; вол. 2, с. 19, 50, 65—67, 88, 97—101.

<sup>27</sup> ЦДАКР БССР, ф. 265, вол. 7, с. 22, л. 88.

<sup>28</sup> Там жа, ф. 942, вол. 1, с. 76, л. 1—16, 39, 54, 154—170; ф. 930, вол. 2, с. 3, л. 104, 133, 136; ПА Мінскага АК КПБ, ф. 80, вол. 1, с. 368, л. 130.

<sup>29</sup> ЦДАКР БССР, ф. 1131, вол. 1, с. 9, л. 95.

<sup>30</sup> Там жа, ф. 265, вол. 9, с. 300, л. 237.

<sup>31</sup> Советская Белоруссия, 1958. 17 ліп.

<sup>32</sup> ЦДАКР БССР, ф. 188, вол. 4, с. 709, л. 145—146; с. 1585, л. 380; ф. 265, вол. 7, с. 291, л. 3, 332.

<sup>33</sup> ПАІГП пры ЦК КПБ, ф. 4, вол. 18, с. 257, л. 185.

<sup>34</sup> ПА Віцебскага АК КПБ, ф. 1, вол. 4, с. 637, л. 27—29; ф. 102, вол. 3, с. 308, л. 17—18; ф. 6694, вол. 1, с. 10, л. 83.

<sup>35</sup> ЦДАКР БССР, ф. 265, вол. 9, с. 215, л. 196.

<sup>36</sup> ПА Марійскага АК КПБ, ф. 3118, вол. 1, с. 38, л. 2—3.

<sup>37</sup> ЦДАКР БССР, ф. 942, вол. 71, с. 45, л. 3—4, 9.

ферэнцыі 1963 г. скардзіўся на тое, што раней ён лічыўся выдатным работнікам, а як толькі абралі старшынёй заўкама і давялося паспрачані з дырэктарам, то яго пачалі лічыць самым горшым<sup>38</sup>. Яго падтрымаў старшыня заўкама Скідаўскага цукровага завода А. Г. Максімовіч: «Старшыня заўкама, які паводзіць сябе больш прынцыпова, потым трапляе ў штрафныя і зноў пачынаюць шукаць новага старшыню»<sup>39</sup>.

Нават асобныя спробы прафсаюзаў празўляяць упартасць выклікалі незадаволенасць і супраціўленне ў адміністрацыі прадпрыемстваў. Дырэктар Маріліўскага завода ПТА імя Кірава пасля таго, як заўкам не падтрымаў яго па пытанні звалення рабочага, заявіў на нарадзе, што на сучасным этапе непазбежны антаганізм паміж дырэкцыяй і рабочымі класам<sup>40</sup>. Гаспадарчыя кіраўнікі лічылі прафсаюзы «прыядным пасам» сістэмы, галоўнымі іх функцыямі — арганізацію сацспаборніцтва, быт.

Незалежная пазіцыя ў спрэчных сітуацыях патрабавала ад прафсаюзнага актыву прынцыпавасці, настойлівасці. Многія рабочыя, абраныя ў прафсаюзныя органы, мелі і выяўлялі неабходныя якасці. Але пашырэнне функцый прафсаюзаў не было падманавана дастатковымі мерамі абароны прафсаюзных лідэрў. У выпадку канфліктаў яны заставаліся фактычна сам-насам з адміністрацыяй, якая мела мнозвучыя, у тым ліку і эканамічныя, рычагоў націску. І часцей за ёсё, урэшце, ішлі за кіраўніцтвам прадпрыемстваў. Замест таго, каб узначальваць барацьбу рабочых за свае права і законныя інтарэсы, большасць прафсаюзных камітэтаў апынулася ўбаку ці на баку адміністрацыі і губляла аўтарытэт у сваіх калектывах.

Усё гэта разам з хранічным неажыццяўленнем выказваемых прарапоноў паступова змянішала актыўнасць рабочых, іх зацікаўленасць ва ўдзеле ў работе прафсаюзных арганізацій, адбілася на якасці выступленняў рабочых. ХХ з'езд КПСС, выкрыццё культу асобы выклікалі ўсплеск грамадска-палітычнай актыўнасці. Узманілася крытыка знізу. Менавіта ў канцы 50-х гадоў выступленні рабочых на сходах, пленумах, з'ездах адзначаліся вялікай крытычнасцю, неўпрымрымасцю да існуючых недахопаў, шчырым жаданнем іх выправіць. У параўнанні з імі начатак 60-х стаў больш «спакойным», хвала грамадскага энтузіазму прыкметна спала. Выступленні рабочых сталі больш блёклымі, бясколернымі, у іх змянчалася значна менш канкрэтнай крытыкі асоб, але больш просьбаў і зваротаў. Людзі, здаецца, стамліліся ад перманентных «сперабудоў», кампаній і паступова страчвалі веру ў іх.

Такім чынам, нягледзячы на тое, што ў 1956—1965 гг. адбылося павелічэнне прадстаўніцтва рабочых у розных прафсаюзных органах, рабіліся заходы па пашырэнню правоў прафсаюзаў, рэальная магчымасці ўплыву рабочых на вырашэнне вытворчых і сацыяльных праблем практычна не змяніліся, бо яны ажыццяўляліся ў непахісных рамках камандна-адміністрацыйнай сістэмы. Захоўваўся моцны партыйны кантроль над прафсаюзамі. Абвешчаныя права прыйшли ў супяречнасці з існаваўшай паўсюдна практыкай, што на сутнасці дыскредытувалася іх і падрывала давер'е да магчымасці іх реалізацыі.

<sup>38</sup> ЦДАКР БССР, ф. 930, вол. 2, с. 42, л. 108—109.

<sup>39</sup> Там жа, ф. 930, вол. 2, с. 59, л. 30.

<sup>40</sup> Там жа, ф. 265, вол. 7, с. 22, л. 78.

Інстытут гісторыі АН БССР

## Резюме

Освещаются вопросы участия рабочих в деятельности профсоюзных организаций Белорусской ССР во второй половине 50—первой половине 60-х годов. Отмечаются неоднозначность попыток добиться усиления роли профсоюзов, показанной характер увеличения представительства рабочих в выборных профсоюзных органах.

## Summary

Participation of workers in the activities of the trade-union organizations of the Byelorussian SSR in the second half of the 1950s—the first half of the 1960s is considered. The failure to increase the role of trade unions is noted as well as the ostentatious character of the representation of workers in elective trade-union organs.

## З. В. ШЫБЕКА

### САЦЫЯЛЬНАЕ РАЗМЕЖАВАННЕ БЕЛАРУСАУ У КАНЦЫ XIX ст.

Разбурэние саслоўя ў выявілася сирод беларускага насельніцтва пасля адмены прыгону. Да пачатку XX ст. капіталізм у Расіі, на думку У. І. Леніна, у асноўным замяніў саслоўныя саюзы «адзінстваў сацыяльнага становішча і сацыяльных інтарэсаў»<sup>1</sup>. Але, каб пацвердзіць гэтыя перамены статыстычна, у даследчыкаў няма адпаведных крыніц. Класавая характеристыка грамадства адсутнічае інават у матэрыялах перапису насельніцтва 1897 г. Праўда, там даенца размеркаванне жыхароў губерніяў, паветаў і гарадоў па занятых, якое ў пэўнай меры адлюстроўвае іх сацыяльнае аблічча і адкрывае нейкай на атрыманне разліковых вынікаў. Не менш важна і тое, што гэта адзінай крыніцай, у якой расійская насельніцтва больш ці менш дасканала дзеліцца па моўных групах. Тому менавіта на ёй і давядзенца засяродзіць асноўную ўвагу пры вырашэнні пастаўленай у артыкуле праблемы. Групоўкі насельніцтва даюцца па ленінскай методыцы<sup>2</sup>.

Названы перапіс сведчыць, што з 5408,4 тыс. беларусаў пяці заходніх губерніяў (Віленскай, Віцебскай, Гродзенскай, Магілёўскай і Мінскай) 5073,1 тыс. (93,8%) зімалася сельскай гаспадаркай<sup>3</sup>. Улік беларусаў, якія праражвалі ў іншых сумежных губерніях, не змяніў бы істотна велічыню прапанітых паказышчыкаў сацыяльнае складу беларускага этнасу. Па свайму паходжанню амаль усе яны былі сялянамі (92,1% у 1897 г.)<sup>4</sup>. Астатній належалі пераважна да дробнай шляхты і мяшчан. Большаясць паноў-католікаў лічыла сваёй роднай мовай польскую, а таму і да беларусаў сябе не адносіла. Адсюль вынікае, што беларуская буржуазія і рабочыя клас фарміраваліся на аснове сельскагаспадарчага, пераважна сялянскага насельніцтва.

Будаваць мадэль сацыяльнага размежавання беларускай вёскі ў канцы XIX ст. давядзенца наанава, бо ўсе паніярэднія вынікі былі, на нашу думку, недасканалымі<sup>5</sup>. Даследнікі ўслед за У. І. Леніным падзялілі сялянства на кулакоў, сераднякоў і беднякоў у залежнасці ад памераў іх землеўладання, а часам і колькасці коней. У. І. Ленін лічыў бядніцкімі тыя гаспадаркі, якія мелі да 15 дзесяцін, серадняцкімі — да 15 да 20, кулацкімі — больш за 20 дзесяцін. Прыкладная доля гэтых груп у агуль-

<sup>1</sup> Ленін В. И. Полі. сбір. соч. Т. 2. С. 213.

<sup>2</sup> Казаков А. Т., Урланская Б. Ц. Проблемы народонаселения в русской марксистской мысли. М., 1975. С. 163—166.

<sup>3</sup> Первая всесоюзная перепись населения Российской империи, 1897 г. Спб., 1899—1905. Т. 4. 5, 11, 22, 23.

<sup>4</sup> Тизенгаузен Н. Некоторые статистические данные о народонаселении Западного края // Минская старина, Минск, 1912. Вып. 2. С. 53.

<sup>5</sup> Довнар-Запольский М. В. Народное хозяйство Белоруссии 1861—1914 гг. Минск, 1926. С. 77—78; Пічета В. И. Крестьянское и рабочее движение в Белоруссии в эпоху 1905 года // Працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў Мінску. 1926. № 11. С. 115, 118; Дудкоў Д. А. Аб развіціі капіталізму ў Беларусі ў другой палове і пачатку XX стагоддзя. Мінск, 1932. С. 65—66; Кернайцыкі К. І. Да гісторыі аграрнага руху на Беларусі перад імперыялістичнай вайной. Мінск, 1932. С. 13—21; Шаўяль К. И. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905—1907 гг. Мінск, 1962. С. 24—26; Липинскій Л. П. Развіціе капіталізма ў сельском хоцяйстве Белоруссии (вторая половіна XIX в.). Мінск, 1971. С. 174; Верещагін П. Д. Крестьянское переселение из Белоруссии (вторая половіна XIX в.). Мінск, 1978. С. 15, 21; Панюткіч В. П. Соціяльно-экономическое развитие белорусской деревни в 1861—1900 гг. Мінск, 1990. С. 319, 344.